

Лёс бібліятэк народнікаў у Мінску

Народнікі Георгій Пляханаў і Ісаак Гурвіч, чые жыцці і дзейнасць былі шчыльна звязаныя з Мінскам ды іншымі гарадамі Беларусі, увайшлі ў гісторыю не толькі як стваральнікі сацыял-дэмакратычных партый і іншых рэвалюцыйных арганізацый, але і як вучоныя, асобы, неабыякавыя да культуры, знаўцы мастацтва, крытыкі і літараторы.

Рэвалюцыйным цэнтрам становіца Мінск

У снежні 1876 года Пляханаў стаў адным з арганізатораў і актыўных удзельнікаў палітычнай дэмансстрацыі, якая адбылася на плошчы каля Казанскага сабора ў сталіцы Расійскай імперыі Пецярбургу. У гэты час малады Георгій, як і старэйшыя таварышы-народнікі, быў прыхільнікам Вісарыёна Бялінскага (свякі Пляханава па маці) і Мікалая Чарнышўскага. Не выпадкова, што першае сур'ёзнае палітычнае мерапрыемства, у якім удзельнічалі рабочыя і студэнты, ураджэнцы беларускіх губерняў, было прысвечана Чарнышўскуму, які знаходзіўся ў той час у ссылцы. Сярод пецярбургскіх аднадумцаў Георгія Пляханава, а пазней і актыўных удзельнікаў "Чорнага перадзелу" ў Мінску, бы-

лі былыя студэнты пецярбургскага юніверсітета Анатоль Бонч-Асмалоўскі (ураджэнец Віцебска), мінчане Ісаак Гурвіч і ягоная сястра Яўгенія — арганізатар пляханавскай друкарні ў Мінску, перакладчыца "Капітала" Карла Маркса, актыўная ўдзельніца падрыхтоўкі I з'езда РСДРП і I з'езда Бунда, а таксама (у 1917 годзе) член выканкама Мінскага савета дэпутатаў.

Калегі і сябры Георгія Пляханава, у прыватнасці тыя, з кім ён ствараў арганізацыю "Вызваленне працы", паўплывалі на ягоныя ідэйна-тэарэтычныя погляды. Сярод іх былі людзі, якія мелі беларускія карані і звязвалі сваё жыццё з этнічнымі беларускімі землямі — Вера Засуціч, ураджэнка Смаленскай губерні, Павел Аксельрод, што доўгі час жыў і вучыўся ў Магілёве (там жа — і народніца Ганрыёта Дабрускіна, якая дастаўляла рэвалюцыйную літаратуру ў Беласток і Варшаву), а пазней і Любое Аксельрод з Віленскай губерні.

У 1877 і 1878 гадах за сваю рэвалюцыйную дзеянасць Пляханаў арыштоўваўся. З прычыны ўзмацнення ціску ўладаў ён вымушаны быў некалькі разоў эміграваць за мяжу, але сувязі з Расійскай імперыяй, у прыватнасці, з беларускімі народнікамі (у першую чаргу з

"чорнаперадзельцамі"), не спыніліся. Ётаму садзейнічала тое, што да эміграцыі Пляханаў неаднаразова прыезджаў у Мінск, дзе займаўся арганізацыяй падпольнай друкарні "чорнаперадзельца" (у ёй выйшлі газеты "Чорны перадзел" (№№ 3 — 5) і "Зерне" (№№ 3 — 6). Частка супрацоўнікаў друкарні мінскай групы пад пагрозай арышту была вымушана з'ехаць за мяжу). Наогул, у заходніх губернях імперыі народнікі першапачаткова (пасля расколу арганізацыі "Зямля і воля") прытрымліваліся пазіцыі пляханавскага "Чорнага перадзелу". Асабліва шмат яго прыхільнікаў знаходзілася ў Мінску. Да ліку самых актыўных адносяць Анатоля Бонч-Асмалоўскага, Яўгенію Гурвіч і членаў іх сем'яў.

1880 год Пляханаў з жонкай пад прозвішчам дваран Сямашкаў сустэрэлі ў Пецярбург, адкуль Георгій Валянцінавіч павінен быў зноў тэрмінова з'ехаць. Спачатку ў Мінск, куды перамясціўся цэнтр палітычнага жыцця "Чорнага перадзелу", а потым — за мяжу. У гэты час у сталічных гарадах і буйных губернскіх цэнтрах вяліся масавыя арышты рэвалюцыянераў-народнікаў — асабліва пасля каранацыі імператара Аляксандра III. Рэпрэсіі значна ўзмацніліся і ў заходніх губернях, у тым ліку ў Мінску, Магілё-

ве, Віцебску, Гродне і Вільні. Разам з тым, Аляксандр III у 1883 годзе амнісіціраваў удзельнікаў паўстання 1863 — 1864 гадоў. Верагодна, гэтыя абставіны надалі дадатковы аптымізм студэнцкім арганізацыям Пецярбурга, якія выступалі з ініцыятывай аб'яднання народніцкіх арганізацый Беларусі і стварэння групы "Гоман". Сярод галоўных ідэолагаў і арганізатораў "Гомана" быў Аляксандар Марчанка, які ў 1881 годзе ўзначальваў студэнцкі гурток "Беларуская грамада".

Замоўца кніг — паэт Адам Гурыновіч

Народнік-эмігранты значна паўплывалі на аднапартыйцаў, што засталіся, у прыватнасці, у Беларусі, у тым ліку на паэта і рэвалюцыянера Адама Гурыновіча, ягоных аднадумцаў, а таксама на дэлегатаў I з'езда РСДРП ды іншых беларускіх сацыялістаў. Так, Адам Гурыновіч стварыў у Пецярбургу групу рэвалюцыйнай моладзі. Затым праз сваіх сяброў звязаўся з Георгіем Пляханавым і замаўляў рэвалюцыйную літаратуру. Па меркаванні даследчыка Івана Лушыцкага, замовы кніг Пляханава і ягоных калег дасягали 30 — 50 і нават 200 экзэмпляраў. Вядома і тое, што Гурыновіч падтрымліваў сувязь з

Георгій Пляханаў





Яўгенія Гурвіч.



Ісак Гурвіч.

Ці застаўся книжны "след" Пляханава і Гурвіча ў Беларусі?



Стары будынак Беларускага дзяржаўнага

Універсітата ў Мінску.

Пляханавым і ягонаі групай "Вызваленне працы". Наогул, Лушчыцкі быў перакананы: на светапогляд беларускага паэта, мысліцеля і членаў ягонаі групы вялікі ўплыў аказаў на работы Пляханава "Сацыялізм і палітычная барацьба" і "Наши рознагалосі". Такія высновы былі зроблены на аснове ліста Адама Гурыновіча (ад 2 лістапада 1892 года) у Швейцарыю, а таксама іншых архіўных дакументаў.

Мінскія бібліятэкі Пляханава і Гурвіча

Вядома, што ў 1922 годзе бліжэйшы паплечнік Пляханава па рэвалюцыйным руху і мінскім народніцкім падполлі Ісак Гурвіч, які да гэтага часу стаў доктарам філософіі і аўтарытэтным вучоным-эканамістам у Нью-Ёрку, падарыў нядыўна створанаму Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітету асабістую бібліятэку, у якой налічвалася некалькі тысяч тамоў. Менш вядомы лёс значнай часткі бібліятэкі Георгія Пляханава, збіраць якую ён пачаў яшчэ ў той час, калі адкрывалі у Мінску друкарню і ствараў органы кіравання народніцкай арганізацыі "Чорны перадзел".

Наогул, унікальную бібліятэку Пляханава дапамаглі стварыць ягоныя беларускія паплечнікі і сябры. Асабліва вялікую ролю ў яе фарміраванні аказала фінансавая падтрымка Мікалая Судзілоўскага (нарадзіўся ў Магілёве), больш вя-

домага як доктар Русэль. Пляханаў набываў (часта галадаючы) кнігі, у прыватнасці, "Капітал" Маркса, на-кіроўваў на выданне і набыццё кніг амаль усе сродкі сям'і (так, да канца XIX стагоддзя ў ягонаі бібліятэцы налічвалася амаль дзве тысячи кніг на 18 мовах).

Лёс кнігазбору

Легенда бібліятэчнай справы ў Беларусі Іосіф Сіманоўскі (1892 — 1967) не толькі стаў першым дырэктарам Дзяржаўнай бібліятэкі БССР. Яшчэ да Каstryчніцкай рэвалюцыі ён скончыў Бернскі ўніверсітэт (1914) і быў знаёмы з першымі сацыял-дэмакратамі Расіі, у тым ліку з Пляханавым, Гурвічам і іншымі вядомымі асобамі. Сярод іх была і Яўгенія Гурвіч, у якой у 1922 годзе ён прымайў бібліятэку БДУ.

У Беларускім дзяржаўным універсітэце і яго бібліятэцы дасюль шануюць першую загадчыцу і складальніцу кніжнага фонду БДУ Яўгенію Адольфаўну Гурвіч, сястру вядомага народніка і сацыял-дэмакрата, бліжэйшую супрацоўніцу друкарні Пляханава ў Мінску. Аднак і старожылы БДУ не могуць згадаць лёс вядомай бібліятэki ў некалькі тысяч тамоў, што была падаравана ўніверсітету прафесарам з Нью-Ёрка Ісакам Гурвічам (эрзумела, у ёй маглі аказацца і кнігі са збору Пляханава). А спраўа ў тым, што бібліятэка БДУ ў 1922 годзе была аўтаднана з Дзяржаўнай

бібліятэкай БССР. Апошняй (ципер гэта галоўная бібліятэка краіны) быў перададзены амаль уесь фонд кніг БДУ, у тым ліку і падараная бібліятэка Гурвіча.

Пасля трагічных падзеяў Другой световай вайны ў Нацыянальнай бібліятэцы засталося літаральна некалькі кніг, гаспадаром або аўтарам якіх з'яўляўся Ісак Гурвіч. Супрацоўнікі аддзела рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі дапамагалі аўтарам знайсці гэтыя вельмі ўнікальныя выданні.



Сувязі "Вызвалення працы" з рэвалюцыянерамі Беларусі былі распаўсюджаны на працягу ўсяго перыяду дзеянісці гэтай арганізацыі. Яны садзейнічалі пераходу перадавой часткі рэвалюцыянерай ад народніцтва да сацыял-дэмакраты, а пазней і арганізацыі ў Беларусі вялікай колькасці рэвалюцыйных партый. Значную ролю ў гэтым адыгралі газеты, кнігі і іншая літаратура з бібліятэк Георгія Пляханава, Ісака Гурвіча і іх аднадумцаў, якія засталіся ў Мінску, Вільні — гарадах, што адыграли адметную ролю ў будучым лёсе незалежнай Беларусі.

Рыгор ЛЯНЬКЕВІЧ,
дацент кафедры культуралогіі,
БДУ, кандыдат філософії,
Вольга СТАШКЕВІЧ,
навуковы супрацоўнік Інстытута
філософіі НАН Беларусі